

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 кастрычніка 2015 г. № 411

Аб узнагароджанні

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, асабістую мужнасць і адвагу, праяўленыя ў барацьбе са злачыннасцю і пры ліквідацы надзвычайных сітуацый, заслугі ва ўдасканалванні падатковай сістэмы, у развіцці нафтавай прамысловасці, сельскай і лясной гаспадаркі, будаўнічай галіны, навукі, аховы здароўя, адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

ордэнам «За службу Радзіме» III ступені

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Асіпука
Дзмітрыя Мікалаевіча | – начальніка аператыўнай групы 1-га асобага атрада спецыяльнага прызначэння 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, падпалкоўніка |
| Лісоўскага
Віктара Аляксандравіча | – начальніка ўстанова адукацыі «Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча», генерал-маёра |
| Мандрыка
Уладзіслава Аляксеевіча | – намесніка начальніка Дэпартаменту – начальніка ўпраўлення арганізацыі папраўчага працэсу Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка ўнутранай службы |
| Мартынава
Ігара Феліксавіча | – ваеннага камісара ваеннага камісарыята Віцебскай вобласці, палкоўніка |
| Мысліцкага
Івана Браніслававіча | – начальніка ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы |

ордэнам «За асабістую мужнасць»

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Мішаева
Георгія Алегавіча | – намесніка камандзіра авіяцыйнага звяна авіяцыйнай эскадрылі 116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра |
| Паўленку
Уладзіміра Уладзіміравіча | – намесніка камандзіра па лётнай падрыхтоўцы 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка |

ордэнам Пашаны

- | | |
|----------------------------------|--|
| Кажамяку
Івана Іванавіча | – начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Магілёўскай вобласці |
| Кулана
Івана Мікалаевіча | – намесніка старшыні Рэспубліканскага савета грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз афіцэраў» |
| Шкадарэвіча
Аляксея Пятровіча | – дырэктара навукова-вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Навукова-тэхнічны цэнтр «ЛЭМТ» БелОМО» |

ордэнам Францыска Скарыны

- | | |
|--------------------------------|---|
| Касымаву
Маргарыту Наімаўну | – прафесара кафедры рэжысуры кіно і тэлебачання ўстанова адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» |
|--------------------------------|---|

- Кузьмiчa
Мiкaлaя Пятрoвiчa – мaстaкa дэкарaтыўнa-прыклaднoгa мaстaцтвa, члeнa
грaмaдскaгa аб'яднaннa «Бeлaрускi сaюз мaстaкoў»
- Цiтoвiчa
Бaрысa Бaрысaвiчa – нaвукoвaгa супрaцoўнiкa дзяржaўнaй устaнoвы «Вiлeйскi
крaязнaўчы мyзeй»
мeдaлём «Зa адвaгу»
- Мiхaйлaвa
Дзмiтрыя Улaдзiмiрaвiчa – нaмeснiкa кaмaндзiрa aвiяцыйнaгa зв'язнa aвiяцыйнaй
эскaдрыллi 61-й знiшчaльнaй aвiяцыйнaй бaзы Вaeннa-
пaвeтрaнeнaх сiл i вoйскaў супрaцьпaвeтрaнaй aбaрoны
Узбрoeнeнaх Сiл, мaёрa
- Рaўкoвa
Гeнaдзiя Івaнaвiчa – стaршaгa дзяржaўнaгa iнспeктaрa Аршaнскaй мiжрaённaй
iнспeкцiйi aхoвы жывёльнaгa i рaслiннaгa свeту
Дзяржaўнaй iнспeкцiйi aхoвы жывёльнaгa i рaслiннaгa
свeту пры Прэзiдэнтe Рэспублiкi Бeлaрусь (пaсм'яртнa)
мeдaлём «Зa адзнaкy ў вoйнскaй службe»
- Бульгy
Вaлeрыя Гeнaдз'евiчa – кaмaндзiрa 357-гa aсoбнaгa гвaрдзeйскaгa мaбiльнaгa
бaтaльёнa 103-й aсoбнaй гвaрдзeйскaй мaбiльнaй брyгaды
Узбрoeнeнaх Сiл, мaёрa
- Смaнцaрa
Aнaтoлiя Улaдзiмiрaвiчa – кaмaндзiрa грyпы спeцiяльнaгa прызнaчэннa вaйскoвaй
чaсцi 97020 Узбрoeнeнaх Сiл, мaёрa
- Цукaнaвa
Aнтoнa Aндрэвiчa – кaмaндзiрa мaбiльнaй рoты 383-гa aсoбнaгa гвaрдзeйскaгa
мaбiльнaгa бaтaльёнa 38-й aсoбнaй гвaрдзeйскaй
мaбiльнaй брyгaды Узбрoeнeнaх Сiл, стaршaгa лeйтэнaнтa
мeдaлём «Зa адзнaкy ў aхoвe грaмaдскaгa пaрaдкy»
- Дaнькoвy
Тaццiяну Мiкaлaeўнy – стaршaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa пa aсaблiвa вaжнeнaх спрaвaх
8-гa aддзeлa ўпрaўлeннa пa бaрaцьбe з экaнaмiчнeнiмi
злaчынствaмi крымiнaльнaй мiлiцiйi гaлoўнaгa ўпрaўлeннa
ўнyтрaнeнaх спрaў Мiнскaгa гaрвыкaнкaмa, стaршaгa
лeйтэнaнтa мiлiцiйi
мeдaлём «Зa адзнaкy ў aхoвe дзяржaўнaй грaнiцы»
- Гeлeмeнтa
Юрyя Мiкaлaeвiчa – iнспeктaрa aддзeлeннa пaгрaнiчнaй зaстaвы
20-гa пaгрaнiчнaгa aтрaдa пaгрaнiчнaй службy,
прaпaршчыкa
- Кaтa
Вiтaлiя Фёдaрaвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa – нaчaльнiкa aддзeлa
aтрaдa пaгрaнiчнaгa кaнтрoлю «Мiнск» пaгрaнiчнaй
службy, мaёрa
мeдaлём «Зa адзнaкy ў пaпярэджaннi i лiквiдaцiйi нaдзв'язнaйнeнaх сiтyaцiй»
- Aзaрaвa
Сяргeя Мiкaлaeвiчa – пeршaгa нaмeснiкa нaчaльнiкa Свeтлaгoрскaгa рaённaгa
aддзeлa пa нaдзв'язнaйнeнaх сiтyaцiях устaнoвы
«Гoмeльскae aблaснoe ўпрaўлeннe Мiнiстэрствa пa
нaдзв'язнaйнeнaх сiтyaцiях Рэспублiкi Бeлaрусь»,
пaдпaлкoўнiкa ўнyтрaнeнaй службy
- Вaсiлeвiчa
Aлeгa Лeaнiдaвiчa – кaмaндзiрa aддзeлeннa пaжaрнaй aвaрiйнa-вырaтaвaльнaй
чaсцi № 2 Бaрaнaвiцкaгa гaррaйaддзeлa пa нaдзв'язнaйнeнaх
сiтyaцiях устaнoвы «Брэсцкae aблaснoe ўпрaўлeннe
Мiнiстэрствa пa нaдзв'язнaйнeнaх сiтyaцiях Рэспублiкi
Бeлaрусь», прaпaршчыкa ўнyтрaнeнaй службy

- Грыдзюшка
Сяргея Іосіфавіча
- камандзіра аддзялення пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 14 Лагойскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
- Князюка
Аляксандра Уладзіміравіча
- камандзіра аддзялення пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 12 Верхнядзвінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
- Літвінюка
Сяргея Мікалаевіча
- старшага памочніка начальніка штаба ліквідацыі надзвычайных сітуацый Рэчыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
- Мальца
Валерыя Яўгеньевіча
- старшага інструктара-выратавальніка аддзялення дэактывацыі, дэгазацыі і пажаратушэння пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Пінскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
- Навіцкага
Сяргея Іосіфавіча
- аператыўнага дзяжурнага дзяжурнай змены цэнтра аператыўнага кіравання ўстанова «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
- Трафімчыка
Руслана Анатольевіча
- камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Карэліцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
- Чубукова
Вячаслава Аляксеевіча
- камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2 Ленінскага раёна Магілёўскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
- медалём «За працоўныя заслугі»
- Адамовіча
Уладзіміра Леанідавіча
- намесніка кіраўніка па фінансавых пытаннях сялянскай (фермерскай) гаспадаркі «Цнянскія экапрадукты», Лагойскі раён
- Анкуда
Ірыну Мікалаеўну
- загадчыка Гарбацэвіцкага фельчарска-акушэрскага пункта ўстанова аховы здароўя «Бабруйская гарадская паліклініка № 2»
- Бандарэнку
Мікалая Макаравіча
- загадчыка Красненскай амбулаторыі агульнай практыкі філіяла № 4 дзяржаўнай установы аховы здароўя «Гомельская цэнтральная гарадская паліклініка»

- Барчук
Алу Леанідаўну – прарэктара па ідэалагічнай і вучэбна-выхаваўчай рабоце ўстанова адукацыі «Інстытут прадпрыемальніцкай дзейнасці»
- Белаваю
Веру Антонаўну – намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела кантролю за іншымі юрыдычнымі асобамі ўпраўлення каардынацыі і арганізацыі кантрольнай работы інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Лідскім раёне
- Брадко
Георгія Аляксандравіча – загадчыка траўматолага-артapedычнага аддзялення для дзяцей дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артapedыі»
- Буромскую
Галіну Васільеўну – урача-педыятра (раённага) установы аховы здароўя «Бярозаўская цэнтральная раённая бальніца»
- Бусла
Аляксандра Мікалаевіча – дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Светлагорскае ПМС»
- Віткоўскага
Аляксандра Эдуардавіча – ляснічага Гожскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Гродзенскі лясгас»
- Гаева
Анатоля Іванавіча – вадзіцеля аўтамабіля на вывазцы лесу дзяржаўнай вопытнай лесагаспадарчай установы «Буда-Кашалёўскі вопытны лясгас»
- Гаеўскую
Ніну Мікалаеўну – аператара па штучным асемянненні сельскагаспадарчай жывёлы малочнатаварнай фермы «Негнавічы» філіяла «Лошніца» адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
- Грыневіча
Уладзіміра Еўстафіевіча – дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Ельскае ПМС»
- Грышкевіча
Аляксандра Аляксандравіча – загадчыка кафедры дрэваапрацоўчых станкоў і інструментаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Данілевіча
Фёдара Паўлавіча – майстра лесу Мілевіцкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Жыткавіцкі лясгас»
- Дзегцярова
Мікалая Мікалаевіча – бурьльшчыка падземнага і капітальнага рамонту свідравін упраўлення па павышэнні нафтааддачы пластоў і рамонце свідравін рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Дземідзенку
Алега Міхайлавіча – прарэктара па навуковай рабоце ўстанова адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
- Дзянісава
Сяргея Іванавіча – дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Кармянскае ПМС»
- Дзятлаву
Яўгенію Міхайлаўну – дацэнта кафедры тэхналогіі шкла і керамікі ўстанова адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Дубіцкага
Мікалая Адамавіча – бурьльшчыка эксплуатацыйнага і разведачнага бурэння свідравін на нафту і газ Светлагорскага ўпраўлення буравых работ рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»

- Занкевіча
Уладзіміра Мітрафанавіча – ляснічага Старыцкага вопытна-вытворчага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Капыльскі лясгас»
- Зянькову
Валянціну Мікалаеўну – урача-педыятра ўчастковага 2-га педыятрычнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «3-я гарадская дзіцячая клінічная паліклініка», г. Мінск
- Іголку
Аляксандра Аляксеевіча – начальніка перасоўнай механізаванай калоны № 9 адкрытага акцыянернага таварыства «Салігорскводбуд»
- Казлова
Сяргея Мікалаевіча – генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Папраўчая калонія № 2 г. Бабруйска» Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў
- Канька
Уладзіміра Мікалаевіча – аператара таварнага рэспубліканскага даччынага ўнітарнага прадпрыемства па забеспячэнні нафтапрадуктамі «Беларуснафта-Гомельаблнафтапрадукт»
- Каралькова
Васіля Леанідавіча – трактарыста на падрыхтоўцы лесасек, тралёўцы і вывазцы лесу Шклоўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Магілёўскі лясгас»
- Карпенку
Юрыя Мікалаевіча – аператара па штучным асямяненні жывёлы і птушкі філіяла «Купава-Агра» таварыства з абмежаванай адказнасцю «Завод аўтамабільных прычэпаў і кузаваў «МАЗ-Купава», Бярэзінскі раён
- Кацібу
Віталія Міхайлавіча – вышкамантажніка вышкамантажнага ўпраўлення рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Круцько
Эльвіру Ціханаўну – прафесара кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Кручкова
Аляксандра Мікалаевіча – загадчыка лабараторыі картаграфічных сістэм і тэхналогій дзяржаўнай навуковай установы «Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Крыцкага
Барыса Уладзіміравіча – дырэктара гасцінічна-сэрвіснага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства «Бізнес-цэнтр «Сталіца»
- Крыштопенка
Алу Мікалаеўну – урача агульнай практыкі Велікадолецкай бальніцы сястрынскага догляду ўстановы аховы здароўя «Ушацкая цэнтральная раённая бальніца»
- Кузняцова
Віктара Барысавіча – дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Быхаўскі лясгас»
- Кулагіна
Аляксея Пятровіча – генеральнага дырэктара лесаўпарадкавальнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белдзяржлес»
- Курыла
Тамару Яраславаўну – аператара свінагадоўчага комплексу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Агракамбінат Сноў» Нясвіжскага раёна

- Кухарэнку
Аляксандра Уладзіміравіча – дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Нараўлянскае ПМС»
- Кушалевіча
Аляксандра Венідзіктавіча – вадзіцеля аўтамабіля філіяла «Дарожна-будаўнічае ўпраўленне № 43» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўніча-мантажны трэст № 8», г. Мінск
- Кушнера
Мікалая Васільевіча – электраманцёра па рамонце і абслугоўванні электраабсталявання рэспубліканскага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Беларуснафта-Прамсэрвіс»
- Лабачова
Паўла Анатољевіча – начальніка ўпраўлення арганізацыі барацьбы з кантрабандай і адміністрацыйнымі мытнымі правапарушэннямі Дзяржаўнага мытнага камітэта
- Лапіцкага
Уладзіміра Анатољевіча – намесніка генеральнага дырэктара па навуковай рабоце дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Лебедзева
Рыгора Данілавіча – начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Брэсцкай вобласці
- Ляўковіч
Ірыну Пятроўну – начальніка ўпраўлення гандлю і паслуг Віцебскага аблвыканкама
- Маліча
Міхаіла Ціханавіча – ляснічага Іванаўскага вопытна-вытворчага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Пінскі лясгас»
- Мальцава
Уладзіміра Іванавіча – загадчыка Макаўскага фельчарска-акушэрскага пункта Грабоўскай амбулаторыі агульнай практыкі філіяла № 1 дзяржаўнай установы аховы здароўя «Гомельская гарадская паліклініка № 1»
- Мацюшык
Тацяну Рыгораўну – памочніка ляснічага Камянецкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Брэсцкі лясгас»
- Меляшчэню
Аляксея Віктаравіча – дырэктара навукова-вытворчага рэспубліканскага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут мяса-малочнай прамысловасці» Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванню»
- Мінько
Аляксандра Войцехавіча – дырэктара прыватнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «МАВ», Дзяржынскі раён
- Мірашнічэнку
Віктара Рыгоравіча – дырэктара Пінскага філіяла ўнітарнага прадпрыемства па аказанні паслуг «Брэсцкае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты»
- Мышкаўца
Віктара Мікалаевіча – загадчыка кафедры радыёфізікі і электронікі ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
- Мяшчэрскага
Уладзіміра Аляксандравіча – кіраўніка фермерскай гаспадаркі «Грынвэй Фрут», Гомельскі раён
- Налівайку
Івана Сяменавіча – урача-рэнтгеналага рэнтгенаўскага кабінета ўстановы аховы здароўя «Слоніўская цэнтральная раённая бальніца»

- Науміка
Валерыя Міхайлавіча – дырэктара дзяржаўнага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Дзяржынскае ПМС»
- Несцяровіч
Вольгу Мікіцічну – загадчыка Варанёўскага фельчарска-акушэрскага пункта ўстанова аховы здароўя «Столінская цэнтральная раённая бальніца»
- Нечаеву
Тамару Аркадзьеўну – начальніка аддзела кантролю за падаткаабкладаннем фізічных асоб упраўлення кантролю за індывідуальнымі прадпрыемальнікамі і фізічнымі асобамі інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Кастрычніцкім раёне г. Мінска
- Новікава
Генадзія Федаравіча – начальніка ўстанова «Навукова-даследчы інстытут пажарнай бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
- Палхоўскага
Алега Аркадзьевіча – намесніка начальніка Мінскай рэгіянальнай мытні па праваахоўнай рабоце
- Палюка
Яўгена Тадзеевіча – начальніка аддзела бурэння нафтагазаздабываючага ўпраўлення «Рэчыцанафта» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Панчанка
Наталлю Васільеўну – начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Гомельскім раёне
- Парфіяновіч
Ярэну Федараўну – кіраўніка вопытнай сялянскай (фермерскай) гаспадаркі Парфіяновіч Ярэны Федараўны, Мінскі раён
- Паўлоўскую
Людмілу Міхайлаўну – начальніка аддзела тэхналогій кансервавання харчовых прадуктаў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванню»
- Пігулеўскую
Алу Міхайлаўну – урача-тэрапеўта ўчастковага 3-га тэрапеўтычнага аддзялення ўстанова аховы здароўя «34-я цэнтральная раённая клінічная паліклініка Савецкага раёна г. Мінска»
- Пяцігора
Канстанціна Мікалаевіча – тэхніка-асемянатара адкрытага акцыянернага таварыства «Сейлавічы» Нясвіжскага раёна
- Рабцава
Генадзя Іванавіча – галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанавы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Рагайшыс
Святлану Анатольеўну – намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела эканамічнага аналізу ўпраўлення ўліку падаткаў, справаздачнасці і эканамічнага аналізу інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Віцебскай вобласці
- Ракуцька
Аляксандру Георгіеўну – загадчыка аддзела даследавання нафты і нафтапрадуктаў Беларускага навукова-даследчага і праектнага інстытута нафты рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Ратушняка
Уладзіміра Рыгоравіча – машыніста тэхналагічных кампрэсараў Беларускага газаварапрацоўчага завода рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Рудніцкага
Міраслава Конрадавіча – загадчыка отарыналарынгалагічнага аддзялення ўстанова аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца № 2 г. Гродна»

- Савенку
Уладзіміра Сямёнавіча – загадчыка кафедры агульнай фізікі і методыкі выкладання фізікі ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна»
- Сачэк
Марыну Міхайлаўну – дырэктара дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр медыцынскіх тэхналогій, інфарматызацыі, кіравання і эканомікі аховы здароўя»
- Серабро
Мікалая Паўлавіча – загадчыка Мікіціхінскай амбулаторыі агульнай практыкі ўстановы аховы здароўя «Шумілінская цэнтральная раённая бальніца»
- Старавойтаву
Святлану Пятроўну – брыгадзіра малочнатаварнай фермы «Малыя Навасёлкі» – аператара па штучным асемянненні жывёлы адкрытага акцыянернага таварыства «Крутагор’е-Петкавічы» Дзяржынскага раёна
- Старыкава
Аляксандра Паўлавіча – начальніка калоны тампанажнага ўпраўлення рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
- Стрэльчанку
Віктара Савельевіча – кабельшчыка-спайшчыка вытворчага ўпраўлення сувязі і інфарматыкі рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
- Сякач
Вольгу Іванаўну – начальніка цэха дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Расонскі лясгас»
- Сяліцкую
Элу Аляксандраўну – намесніка Міністра па падатках і зборах
- Урбановіча
Паўла Паўлавіча – загадчыка кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Філіну
Ніну Аляксандраўну – загадчыка неўралагічнага аддзялення для пацыентаў з вострым парушэннем мазгавога кровазвароту дзяржаўнай установы аховы здароўя «Гродзенская абласная клінічная бальніца медыцынскай рэабілітацыі»
- Хоміча
Васілія Уладзіміравіча – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Крупскі льнозавод»
- Храпко
Алу Станіславаўну – загадчыка Бабіроўскага фельчарска-акушэрскага пункта ўстановы аховы здароўя «Глуская цэнтральная раённая бальніца імя Заслужанага ўрача БССР А.С.Сяменавы»
- Чарнуху
Алега Дзмітрыевіча – дэкана факультэта тэлекамунікацый установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»
- Чыж
Людмілу Віктараўну – старшага выкладчыка дзяржаўнай установы адукацыі «Камандна-інжынерны інстытут» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
- Чэрапко
Аіду Уладзіміраўну – медыцынскую сястру ўчастковую першага тэрапеўтычнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «1-я цэнтральная раённая клінічная паліклініка Цэнтральнага раёна г. Мінска»
- Шаршуновіч
Марыю Сцяпанаўну – урача-тэрапеўта ўчастковага тэрапеўтычнага аддзялення № 2 установы аховы здароўя «Брэсцкая цэнтральная паліклініка»

- Шаура
Алену Рыгораўну – урача агульнай практыкі амбулаторыі ўрача агульнай практыкі № 1 установы аховы здароўя «Лепельская цэнтральная раённая бальніца»
- Шруба
Міхаіла Рыгоравіча – кіраўніка сялянскай гаспадаркі Шруба Міхаіла Рыгоравіча, Жыткавіцкі раён
- Шура
Васіля Васільевіча – загадчыка кафедры беларускага мовазнаўства ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна»
- Юра
Мікалая Мікалаевіча – электрагазаваршчыка вытворчага ўпраўлення нафтапрамысловага і буровага сэрвісу рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
медалём Францыска Скарыны
- Бандарчука
Мікалая Трафімавіча – мастака-жывапісца, старшыню Гродзенскай абласной арганізацыі грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»
- Вільдфлуша
Ігара Робертавіча – загадчыка кафедры аграхіміі ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчая акадэмія»
- Грышкаўца
Валерыя Фёдаравіча – уласнага карэспандэнта камунальнага ўнітарнага інфармацыйнага прадпрыемства «Рэдакцыя Брэсцкай абласной газеты «Заря», члена праўлення грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
- Дзятлаву
Аляксандру Яўгеньеўну – прафесара кафедры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
- Длугуновіча
Вячаслава Андрэевіча – загадчыка навукова-выпрабавальнай лабараторыі лазернай тэхнікі і палярыметрыі дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанавы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Жабінскую
Людмілу Міхайлаўну – выкладчыка па класе баяна і дырыжывавання ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны музычны каледж імя Рыгора Шырмы»
- Жывалеўскага
Валерыя Серафімавіча – прафесара кафедры струнных народных шчыпкава-ўдарных інструментаў установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
- Задарожнага
Ігара Аляксандравіча – артыста-вакаліста (саліста) вышэйшай катэгорыі Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя І.Жыновіча ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
- Калтыгіна
Валерыя Аркадзьевіча – мастака дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, члена грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»
- Касцючэнку
Васілія Кузьміча – мастака-жывапісца, члена грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»

- Кур'яна
Уладзіміра Мітрафанавіча – загадчыка музычнай часткі дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы»
- Плаўскага
Віталія Юльянавіча – намесніка дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце
дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізікі імя
Б.І.Сцяпанавы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Трахімёнка
Сяргея Аляксандравіча – прафесара дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут
нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь», члена
праўлення грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў
Беларусі»
- Тэр-Мінасян
Лілію Завенаўну – прафесара кафедры спецыяльнага фартэпіяна ўстановы
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
- Ямпольскага
Анры Барысавіча – прафесара кафедры струнных смычковых інструментаў
установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»
- Ясюка
Васілія Іларыёнавіча – прафесара кафедры малюнка ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»

- Васько
Аляксандру Пятровічу – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі
дзяржаўны тэатр лялек»
- Заянчкоўскаму
Антону Вацлававічу – артысту-вакалісту, вядучаму майстру сцэны ўстановы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі
дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр»

«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»

- Алімаву
Льву Барысавічу – мастаку-графіку, члену грамадскага аб'яднання
«Беларускі саюз мастакоў»
- Слауку
Валерыю Пятровічу – прафесару кафедры графікі ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»

- Дугаву
Вячаславу Міхайлавічу – аглядальніку рэдакцыі газеты «7 дзей» рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Беларускае тэлеграфнае
агенцтва»
- Саланінку
Аляксандру Яўгеньевічу – дырэктару дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі
«Дзіцячая музычная школа № 1 г. Брэста»

«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»

- Мрочаку
Аляксандру Генадзьевічу – дырэктару дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі
навукова-практычны цэнтр «Кардыялогія» Міністэрства
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь»
- Свідуновічу
Мікалаю Аляксандравічу – прафесару кафедры матэрыялазнаўства і тэхналогіі
металаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт»

«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»

Шырокавай
Валянціне Трафімаўне – дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
№ 1 г. Віцебска»

«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»

Качурку
Васілію Іванавічу – рэктару ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны
ўніверсітэт»

«Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь»

Гутнік
Людміле Георгіеўне – дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства
«Нясвіжскія Астроўкі»

«Заслужаны энергетык Рэспублікі Беларусь»

Шэршаню
Пятру Пятровічу – генеральнаму дырэктару вытворчага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз»

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Букрэвай
Ганне Паўлаўне – трэнеру-выкладчыку па плаванні ўстановы «Школа
вышэйшага спартыўнага майстэрства»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

Берднікавай
Наталлі Аляксандраўне – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па вадналыжным спорце

Валенту
Дзмітрыю Віктаравічу – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па ўсходніх відах адзінаборстваў

Станюта
Меліціне Дзмітрыеўне – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па гімнастыцы мастацкай

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка